

НЕ ПРАПУСЦІЦЕ!

Унікальная выстаўка «Правобраз еўрапейскай Канстытуцыі» 16 сакавіка адкрыецца для наведвальнікаў у Музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі. Да Дня Канстытуцыі з Рыгі ў Мінск прыбудзе рукапіс Статута ВКЛ, які меў афіцыйнае выкарыстанне на тэрыторыі Інфлянтаў (сёння Латвія. — Заўв. рэд.).

Паколькі мясцовыя наблітэт славянскія мовы ведаў не вельмі добра, то Статут

НАЗАД У МІНУЛАЕ

пераклалі на нямецкую мову. Рукапіс ніколі нідзе раней не экспанаваўся. Алесь Суша, намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі, расказвае:

— Нікому не вядомы спіс Статута ВКЛ 1588 года ў перакладзе на нямецкую мову пачатку

XVIII ст. едзе са збору адной са старэйшых бібліятэк Еўропы — Акадэмічнай бібліятэкі Латвійскага ўніверсітэта. Ён з’яўляецца сведчаннем афіцыйнага выкарыстання беларуска-літоўскай протаканстытуцыі на землях Латвіі і сведчыць пра старажытныя культурныя,

эканамічныя і палітычныя сувязі нашых народаў.

Дарэчы, таксама на выстаўцы можна будзе пабачыць друкаваныя асобнікі Статута XVII—XIX стст. з фонду Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі на іншых еўрапейскіх мовах, якія сведчаць пра шырокі ўплыў беларускай прававой культуры на фарміраванне міжнароднага канстытуцыйнага заканадаўства.

Караліна ІОСІФАВА